

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

ГОД ВЫДААННЯ XXIV

№ 107 (6989)

ЧАЦВЕР

8

МАЯ

1941 г.

ЦЕНА 15 КАП.

Уручэнне верцельных грамад паслом Францыі п. Г. Бержэры.

Дарэм рэспубліцы больш высокакаснага торфу.

У Галоўным Упраўленні Працоўных Рэзерваў пры Соўнаркме СССР.

У ЦК ВЛКСМ.

Рэспубліканская парада абаронных работнікаў.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ:

Н. Гірман — Калашніца аб заўтрашнім дні працішэства.

Л. Мухараў — Паны, праекты...

АРТЫБУЛЫ:

М. Гершман — Умеца весні антырадыкаліўную прапаганду.

Е. Алесееў — Любарна — каштоўная кармавая культура.

Г. Сноляр — Гойна-палітычны рост пісьменнікаў Беларуса.

ЗА РУБЯЖОМ:

Вайна ў Еўропе, Афрыцы і Азіі. Паспех савецкага павільёна на ярмарцы ў Будапешце.

Амерыканскі друк аб ваенным становішчы Англіі.

Прыбышчэ Хайле Селасіе ў Адыс-Абебу. Лёс грачаскага флота.

Эвакуацыя насельніцтва Гібралтара.

Старшыня калгаса

Ваізарныя задачы паставлены партыяй і ўрадам перад сацыялістычным земляробствам. Наша сельская гаспадарка ў гэтым годзе павінна даць 7 мільярд 900 мільёнаў пудоў зрна. План развіцця народнай гаспадаркі Соўскага Саюза на 1941 год, прыняты XVIII партыйнай канферэнцыяй, прадугледжвае далейшае павелічэнне ў краіне пачатковай грамадскай жыццёвай і звышэйшай не прадукцыйнасці.

У паспяховым вырашэнні гэтых задач, у мабілізацыі мас на далейшы ўспех грамадскай гаспадаркі выключна вяліка роля кіраўнікоў калгасаў. Яшчэ ў студзені 1933 года ў сваёй прамоўе аб рабоце ў вёсцы на аб'яднаным Пягуым ЦК і ЦКБ ВКП(б) таварыш Сталін падкрэсліў, што «цэнтр цяжару адказнасці за выцясненне гаспадаркі перамяшчаецца пераважна на кіраўніцтва калгасаў, на кіраўніцтва адр калгасаў. Цяпер сяляне патрабуюць клопатаў ад гаспадаркі і разумнага ваенна-агравага справы не ад саіх сябе, а ад кіраўніцтва калгасаў, або, верней, не стодкі ад саіх сябе, колькі ад кіраўніцтва калгасаў».

Калгас — буйная і складаная гаспадарка. Разумна і ўмеца весці яе, глыбока ведаць эканамію арыш, правільна арганізаваць і склалаць гаспадарчыя умовы, быць дакладна ўспрымаючым намірэнні партыі і ўрада, гэта галоўнае ў гаспадарцы — гэта галоўнае патрабаванне партыі ад кіраўнікоў калгасаў. Асабліва ўстае рэч і адказнасць кіраўнікоў гаспадарчай за большавіцкае выцясненне гаспадаркі зараз, калі ЦК ВКП(б) і ЦКБ СССР унеслі змяненні ў пачатковы план і заўважылі сельгаспадарчыя прадукцыі, калі перад кожным калгасам паставлена важлівая задача ўсеахопава развіцця грамадскага вытворчага. Каб выйшла кіраўніцтва перад развіццём арышнай гаспадаркі, правільна і разумна пачаць ствараваць кожны гаспадарчы адр, узяць ад саіх і ўсё, што яна можа даць, старшыня калгаса павінен уладзе пачуццём новага, вялікай арганізацыйна-вытворчай, умовы пачынаць масы калгаснікаў на барацьбу за большавіцкае ажыццяўленне задач, паставленых партыяй і ўрадам перад сацыялістычнай сельскай гаспадаркай.

Большавіцкая партыя, калгасны лідар вырашадзі і выхадзі янама здольных, таленавітых кіраўнікоў калгасаў, якія выдатна адукаваны працамі вытворчасці і рухаюць уперад развіццём грамадскай гаспадаркі. За сваю чэсную, самазалежную работу на паршчэ дзяржавы, калгасу і калгасніку ямада старшыня сельска-гаспадарчых арышэй БССР установа вышэйшых установаў Савецкай краіны. Добра вядомы імя перадавых старшыняў калгасаў, як т. Баракін — старшыня ордэнавога калгаса імя Валдарскага Магілёўскага раёна, т. Кіліянов — старшыня калгаса «Лясная доля» Парыцкага раёна, тав. Трушкевіч — старшыня калгаса «Чырвоны гарнік» Мінскага раёна, і многіх іншых, унагароджаных ўрадам ордэнамі і медалямі Савецкага Саюза. Яны адносяцца да ліку тых кіраўнікоў, якія ставяць ітарэсы дзяржавы і грамадскай гаспадаркі вышэй за ўсё, пачынаюць кіруючы калгасамі. Тут бы ст развіццё грамадскай гаспадаркі, а кожным годам павышаецца ўражывальнасць калгасных паў і прадукцыйнасць жыццёлагадулі, забяспечваецца высокая аплата працы калгаснікаў.

Капатліва і любоўна вырошчываць і выхоўваць кіруючы калгасныя кадры — важлівая задача партыйных і савецкіх арганізацый.

На жаль, асобныя кіраўнікі раённаў забываюць пра свае працямы абавязкі. Некаторыя з іх, замест таго, каб заняцца на выхаванне калгасных кадраў, ідуць па ліні найменшага супраціўлення.

Гэта-ж факт, што ў Рэчышч, Дрыбнішкі і некаторых іншых раёнах у калгасах амаль круглым год сядзяць так

званыя ўпоўнаваныя райкомаў партыі і выканкомаў райсоветаў. Тут дрэнна займаюцца выхаваннем калгасных кадраў. Іх не прыываюць пачуццям адказнасці за даручаныя ўчастак работы. Упоўнаваныя па розных камітэтах у большасці выхадзі, замест адказнасці неабходнай дапамогі таму ці іншаму старшыні калгаса, займаюцца нікому не патрэбнай дробязнай ацэкай, і гэтым самым ствараюць, хочаць яны гэтага ці не, у кіраўнікоў калгасаў наўпэўненасць у свае сілы, выбываюць з іх рук ішпэцкіты.

У асобных абласцях і раёнах рэспублікі ў рэзултате недастатковай работы партыйных і савецкіх арганізацый па выхаванню старшыняў калгасаў, нацяж дасяга вялікай цяжкасці будаваць. Вос, напрыклад, у Гомельскай абласці, па ланіх Наркызмава БССР, а 980 старшыняў калгасаў маюць стаж работы на гэтай пасадзе ад аднаго года 484 чалавекі і звыш 3-х год — усяго 166 чалавек. А ва Уварышчынскім раёне з 52 старшыняў калгасаў да аднаго года прапуе 32, звыш 3-х год толькі 4 чал. Такаяж першы глянцкая карпія і ў Палескай абласці. Тут з 1062 старшыняў калгасаў маюць стаж работы да аднаго года — 442 чалавекі і звыш 3-х год толькі 202.

У некаторых месцах вельмі лёгкадумна падыходзіць да вырашэння пытання аб старшыні калгасаў. Асабліва гэта адбываецца да тых пачастаў, і на афарот, вылучаюць на пасадку старшыня калгаса чалавек звыш непарыхтаваната. Аб парочнай сістэме падбору калгасных кадраў у Мінскаўскім раёне ў свой час паведамлялася ў «Звяззе». Вядома, што ў многіх месцах у вялікім хадзе «незамыянімы» старшыні калгасаў. Старшыня калгаса правальвае работу ў адным месцы, яго пераківаюць у другі калгас, з другога — у трэці, чацвёрты... Такія «незамыянімы» старшыні калгасаў часта азнаюцца, не лічыцца з думкай калгаснікаў, ігнаруюць іх агульныя сходы, які з'яўляюцца гаспадарам калгаса, груба парушаюць статут сельгасарышэй.

Не ўсёмы ў нас райкомаў партыі і выканкомаў райсоветаў змеца вылучаюць на адказную работу ў калгасах новых злышчых людзей, перадавікоў сельскай гаспадаркі, асабліва арышнай гаспадаркі, бяздэна арышнай справы нашай партыі. Звыш недастаткова увагі ўдзяляюцца вылучэнню на пасадку старшыняў калгасаў перадавых жанчын-калгасніц. Ва Усёй Палескай абласці, напрыклад, дзе 8 жанчын старшыня сельгасарышэй. У Будакаўскім і Рэчышчынскім раёнах няма ні аднаго старшыні калгаса жанчыны. Наўра іх трэба даказаваць, якое вялікае дзяржаўнае значэнне мае рупучае вылучэнне жанчын-калгасніц на старшыняў калгасаў і на іншыя адказныя ўчасткі калгаснай вытворчасці. Незразумела таму абавязаны адносіны да гэтай справы многіх райкомаў партыі, выканкомаў райсоветаў і арышальных аддзелаў.

Старшыня калгаса акружае вялікім даверам калгасных мас. Ён іх выбарае, іх аму даверава кіраўніцтва калгасу, арышнай гаспадаркай. А чоткай работы старшыні калгаса, яго арганізацыйна-вытворчай і ішпэцкіты ў ягоім залежыць паспехі калгаснай гаспадаркі. Гэта наперва фактам самаго жыцця.

Партыйныя арганізацыі раёнаў і абласцей рэспублікі, Наркызма і яго маючыя органы абавязаныя нягата зрабіць на выхаванню калгасных кадраў. Трэба дапамагчы ім адукаваць марксісма-ленінскіх тэорыяў, узяць іх агульнаадукацыйны ўроўнеў, узброіць велічнем перадавой арганізацыйнай наукай.

Правільны падбор кіруючых калгасных кадраў, большавіцкае выхаванне іх, пачыненне палітычнага і арганізацыйнага ўзаўважэння старшыняў калгасаў, змеца высокае ўзровень на гэту пасадку малых растуць кадры — адна з рупучых умоў вапных дзяржавіх паспеху ў сацыялістычным земляробстве.

ДАДЗІМ РЭСПУБЛІЦЫ БОЛЬШ ВЫСОКАКАСНАГА ТОРФУ!

XVIII Усеагульная канферэнцыя ВКП(б) зацвердыла на 1941 год працягваць план далейшага развіцця ўсёх галін народнай гаспадаркі. Савецкі народ з выключным энтузіязмам і патэнціем узяўся за ажыццяўленне гэтай велічнай праграмы. На ўсёх фабрыках, заводах шырока разгарнулася сацыялістычнае сабарніцтва і стыханасці рух за дзяржаўнае выцясненне вытворчых пачастаў.

Важлівай умовай для паспяховага выканання вытворчых заданняў з'яўляецца забяспечэнне прамысловых прадпрыемстваў дастатковай колькасцю паліва. Такім палівам у нашай Беларускай рэспубліцы з'яўляецца торф. Торф, апроч таго, каштоўнае сыравіна для атрымання новых відаў хімічных прадуктаў, неабходных нашай народнай гаспадарцы. Вядома і адзнака заляка тарфянікі — забяспечыць патрэбы рэспублікі дастатковай колькасцю высокакаснага торфу. Для гэтага мы маем усе ўмовы. Партыя і ўрад аказваюць тарфяной прамысловасці выключную увагу і дапамогу. Тарфяная прадпрыемства Беларусі аснашчаны багатай тэхнікай, якая наакарэ адбывае торфу і налягае прапу.

У гэтым годзе мы значна лепш падрыхтаваліся да сезона. Своечасова і высокакасна адрамантавалі апараты, укаплектавалі ўсе брыгады, якія з шорнага гадзі для тарфадобывчы перайшлі на двухзмёную работу. Брыгады т. Велзалева, Захарова, Семёна, Шукерскага, Савіцкага перамяшчваюць план. Іх прыкладу следуюць астатнія брыгады.

Пачытаўшы ўсё свае маючыя, які прышлі да вываду, што можна даць у гэтым сезоне торфу больш, чым прадугледжана па плану. Гэтага можна дабіцца на кожным торфазаводе, у кожнай торфярніцы.

Узброіўшыся гістарычным рашэннямі XVIII партыйнай канферэнцыі, дзяліце, таварышы тарфянікі і тарфяніцы, высока пачымаем ся сацыялістычнага сабарніцтва. Будзем сабарнічаць за работу на графіку, без іштумачыны і вытубоў, за шорнае выцясненне і перавыкананне плана на кожнай машынай, кожным апараты, кожнай брыгадай, кожнай змянай і кожным прадпрыемствам. Будзем вяртацца маюць працоўную дышпінгу, пачынаць прадукцыйнасць працы, аніжыць сабарніцты торфу.

Калектыв рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых торфазавода «Лукса», укаплектаваны ў сацыялістычнае сабарніцтва, бярэ на сабе наступны абавязачельствы:

1. Выканаль савецкі план па здабыцці кускавога і фрезернага торфу на 120 працэнтаў.

2. Паўнацэнне вышпуніць і запатэбляваць усе свабодны торф да 25 верасня гэтага года, не дупускаючы распырав пачынаць здабыччай, сушкай і ўборчай торфу.

3. Строга захоўваць тэхналагічны працэс. Пачынаць якасьць здабытамага торфу, дзяючы яго спажываць з найменшым працэнтам вытубачы і крашчымаці.

4. Пачынаць коэфіцыент скарачэння торфадобываючых машын. Давесці да мінімуму прастоў. Здабываць за змену на сярэперных машынах 50—60 тысяч горфаканілі пры парке 39.000. Дабіцца выканання норм вытворчыхі кожным работнікам і работніцай на ўсёх працэсах сушкі і сярэпін на 150 працэнтаў.

5. Зніжыць сабарніцты таны таварнага торфу не менш чым на 5 працэнтаў.

6. Падрыхтаваць да канца бягучага года без арышад ад вытворчасці 10 дзят-трактарыстак і 10 дзят-трактарыстаў.

7. Забяспечыць рабочых тарфяной прамысловасці добрымі і сямічымі харчамі, атрымаўшы з сваёй падсобнай гаспадаркі ў гэтым годзе 750 цэнтнераў гароліны, 3150 цэнтнераў бульбы, 380 цэнтнераў карончылаў і ішпых прадуктаў.

Давесці пачагоўе рагатай жывёлы на ферме да 60 галоў і сёпней на адкормачным пункце да 150 штук.

8. Да канца сезона падрыхтаваць 50 варыянтнаўскіх страдалі 1-й ступені, 75 значнаўскіх ПШХА і 100 значнаўскіх ГСА.

Выцясма на сацыялістычнае сабарніцтва работы калектыва торфазавода «Лукса».

Таварышы тарфянікі і тарфяніцы! Узрада прадзямце тарфяны сезон, дадзім прамысловасці дастатковай колькасцю высокакаснага таварнага торфу. Будзем змагацца за лепшыя вытворчыя паказальнікі, за рывіччымі і злаганую работу вапных прадпрыемстваў, за пачынаць істаў ў сацыялістычным сабарніцтве.

Па даручэнню агульнага схода калектыва рабочых, служачых, інжынерна-тэхнічных работнікаў торфазавода «Лукса», Жлобінскага раёна афарот пачынаць:

Т. Халічэвіч — дырэктар заводу, В. Бельяў — сакратар партыйнай арганізацыі,

А. Бранкавіч — старшыня тэарыяска камітэта, Ф. Харычэвіч — галоўны механік,

М. Маліцкевіч — тэхнарк, Г. Паліва — начальнік фрезернага ўчастка.

Бывацкімі і начальнікі змеі: Н. Бельяў, М. Нарэччын, І. Захарав, А. Добышэў, І. Семёна, В. Шукерскага, І. Фоскаў, П. Савіцін, Н. Ганчаров.

Старшчыні: І. Янішоў, М. Аверкін, К. Давычэў, І. Шукеров, А. Кашыцін, Х. Атрышчана, О. Лазарэвіч, Ш. Зыноўа, Г. Занрэўскі, А. Шумілаў, Ф. Халічэў.

У ЦК ВЛКСМ

У рэдакцыю ўважываюць і пачынаць звыш ітарэсамі перааружаны рознымі грамадскімі даручэннямі, якія шкюдны алываюцца на паспяховасці і агарыі школьнаў. Многія вучні трапілі вялікую колькасць часу на паспяховы, сходы, ваары, выхоўваюць на некалькі грамадскіх даручэнняў.

Гэта пачынае абмярковавалася імямі ў ЦК ВЛКСМ. У сваёй пачынае ЦК ВЛКСМ прадзямцаў вомсамоўскім арганізацыйным сходам скарачціць колькасць усякага року сходаў і паспяховы ў кожнамоўскім і пачынаць арганізацыйных. У першы з мая і да канца вучыбага года забаронена працягваць у школе алімпіяды, алды, рознага роду спартыўныя сабарніцты, канферэнцыі, бо ў гэтым мярарыстэмі арышаваны школьнаў ад падрыхтоўкі да ішпыхаў.

Па Мінску і рэспубліцы

ГАСТРОЛІ МХАТ У МІНСКУ

Па запрашэнню Упраўлення па справах мастацтваў пры СНБ БССР у Мінск прыязыла па гастролях Маскоўскі Мастацкі Акадэмічны театр імя Горькага (МХАТ). Гастролі пачнуцца 17 чэрвеня ў новым памяшканні тэатра Лома Чырвонай Арміі. У рэпертуары п'ескі: «На дзе» Горькага, «Дні Турбіных» Бугаёва, «Таріфа» Мальера, «Школа зластоў» Шэрдана. Тэатр дасць усяго 16 спектакляў.

У заходніх абласцях БССР ёсьць многа тарфяных багат, якіх раней звыш не скарыстоўваліся. Цяпер тут знаома стварэц па тарфянай прамысловасці. Ужо ў 1940 годзе пабудавана 45 заводнаў, якія забяспечваюць палівам гаралі і мясцовыя прадпрыемствы. Сёлага на развіццё мясцовай палівай прамысловасці асыгнавана 1.215 тыс. рублёў.

ІНДЫВІДУАЛЬНАЕ ЖЫЛЁВАЕ БУДАЎНІЦВА

Балі 200 рабочых і служачых Мінска ў мінулым годзе атрымалі дзяржаўны кредит і пабудавалі сабе ў раёнах Камаароўкі, Козырава і Грушаўскага пасёлка жыллыя дамы. У бягучым годзе крэдыт на індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва значна павялічаны. Адушчана 800 тыс. рублёў.

У выканком Мінскага гарадскога Савета даунатаў працоўных наступіла ўжо 200

3.217 ТЫСЯЧ РУБЛЁУ НА УПАРАДНАВАННЕ КАЛГАСНЫХ РЫНКАУ БССР

Урад БССР зацвердыў план работ на будаўніцтве і ўпарадкаванні калгасных рынках рэспублікі. На гэту мэту адушчана 3.217 тыс. рублёў. На калгасных рынках у Мінску, Магілёве, Віцебску, Беларуска і ішпых гарадах і раёнах цэнтрах у гэтым годзе будзе пабудавана 5 новых крытых панільнаў, 109 ларкоў і палаткаў, 8 леднікоў, 9 мясных і 14 ма-

ТАРФЯНЫЯ ЗАВОДЫ У ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ

Вялікая будоўля пачынаецца па базістым масіве «Озублава-Рабінаўска», ля Беларуска. Будоўля работы пасёлак, падрыхтоўваюцца палі торфазавода.

У Баранавічынскай абласці будоўля два тарфяных заводу. Завод па торфавасіве «Новая Мыш» уступіць у строй у 1941 годзе.

МУЗЕЙ У БЕЛАСТОКУ

Да ўстаўлення савецкай улады ў Беларуска не было ні аднаго музея. Зараз тут ствараецца музей выдатнага мастацтва. Па Фабрычнай вуліцы закінчаны рамонт будынка. У музеі будоўля аднаго заходна-еўрапейскага мастацтва, рускага мастацтва, савецкага мастацтва і народнай творчасці. Палабрава ўжо некалькі арышанатаў карцін, скульптур, прадметаў

народнай творчасці. Для аддзела рускага мастацтва набыты арышны і аскілы выдатных рускіх майстроў Сурыкава, Раіна, Левітана, Айзэнштэка і Перова. Карцінаў галерэя БССР выдзеліла для музея каля 70 работ вядомых беларускіх жывапісцаў і скульптураў — Зайчана, Паньквіча, Манасона, Азгура, Бразера. Музей адрываецца ў гэтым месцы.

У ГАЛОЎНЫМ УПРАВЛЕННІ ПРАЦОЎНЫХ РЭЗЕРВАЎ ПРЫ СОЎНАРКМЕ СССР

У выкананне наставоў Соўнаркма Саюза ССР ад 22 красавіка 1941 года начальнік Галоўнага Упраўлення працоўных рэзерваў пры СНБ СССР тав. П. Г. Маскаў выдзі загад аб падрыхтоўцы дзяржаўных працоўных рэзерваў у школах фабрычна-заводскага адукацыя, рамясленых і чыгуначных вучылішчах у 1941 годзе.

У першы з 5 па 20 чэрвеня 1941 года ў школы фабрычна-заводскага адукацыя пачынаць прынята 325 тысяч юнакоў з ліку гарадскога, калгаснага і ішпых сельскай моладзі ва ўзраце 16—17 год. Прыём у рамяслены і чыгуначныя вучылішчы будзе праведзен у першы з 5 па 20 жніўня 1941 года. У вучылішчы павінна быць прынята 329 тысяч чалавек з ліку гарадскога і калгаснага моладзі мужчынскага пола ва ўзраце 14—15 год.

У школы ФЗА вугальнай, горварунай, металургічнай, хімічнай прамысловасці, чыгуначнага транспарта, будоўлічэй справы і прамысловасці будаўніцтва моладзі будзе прынята ва ўзраце 17 год, а ў рамяслены вучылішчы вугальнай, горварунай, металургічнай, хімічнай прамысловасці — ва ўзраце 15—16 год.

Гарадскія абласныя і краёвыя выканкомы Саветаў дэпутатаў працоўных і Соўнаркма савецкіх і аўтаномных рэспублік, выхадзіцца з устаноўленых Соўнаркма СССР кантынгентаў прымаюць на кожнай абласці, краі і рэспубліцы, абавязаны ўстаўляць колькасць моладзі, прыязымае ў школы ФЗА, рамяслены і чыгуначныя вучылішчы на кожнаму гароду і адміністрацыйнаму раёну, а выканкомы райсоветаў — выцясчыць колькасць прыязымаемых на калгасах і сельсавесах.

У рамяслены і чыгуначныя вучылішчы ў парадку арышата (аобраховатнага) набору будзе прынята 35 тысяч вучняў з ліку гарадскога моладзі жаночага пола ва ўзраце 15—16 год.

Перадавікі сацыялістычнага спаборніцтва прэміраваны

Рэспубліканскае журы пачынае вынікі ўсебеларускага сацыялістычнага сабарніцтва ласарубаў і вочыкаў за першы квартал 1941 года.

Першае месца ў сабарніцтве заняў праект «Вілейскае» які атрымаў у сакавіку гэтага года першую прэмію і пераходны чырвоны сцяг Наркомлеса БССР і БРР саюза рабочых лесу і савуа. Адзначыўшы яго выдатную работу, журы настанавіла пачынаць за трэстам пераходны чырвоны сцяг.

Прамя ў суме 7 тысяч рублёў і пераходны чырвоны сцяг Наркомлеса БССР і БРР саюза прымуджаны Галевіцкаму механізацыйнаму адушчцы Калінінкіскага раёна (начальнік тав. Егудзія, старшыня РК саюза тав. Фейтэльман). Гэты ласарубуць значна перавыканаў план першага квартала як па вывазы, так і па загатоўцы лесу.

Тр. Каапарыч і Іначіч прадстаўлены да ўнагароды значком «Отличник сацыялістычнага сабарніцтва Наркомлеса СССР».

ХРОНІКА

Працянуму Вярхоўнага Савета ССР па калектыву калгаснікаў, будоўлічэй работнікаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў будоўлікоў Вядікага узбекскага тракта, а

Калгасная моладзь, прыязыма ў школы ФЗА, рамяслены і чыгуначныя вучылішчы, забяспечваецца верхнім адзеннем, абуткам, дзума змеянаў бізліны і прадуктамі харчавання на час сядзевані ў дарозе за кошт калгасаў; гарадская і сельская моладзь, якая не знаходзіцца ў калгасах, — за кошт бацькоў, а выхадзічы і дзіцячых дамоў — за кошт ордэнаў Наркомасветы.

Для забяспечвання новага прыбыву вучылішч школ ФЗА, рамясленых і чыгуначных вучылішч вытворчымі і жылымі памяшканнямі гарадскіх, абласных, краёвых і рэспубліканскіх упраўленняў працоўных рэзерваў прапанавана прыступіць да прыёмкі ад паркаматаў і вядомстваў памяшканняў, перадаваемых пачынае рамяня Соўнаркма Саюза ССР Галоўнаму Упраўленню працоўных рэзерваў.

У апаветнасці з пачынае Соўнаркма Саюза ССР пачынаць Галоўнага Упраўлення працоўных рэзерваў зацвердыць таварна план капіталава будаўніцтва памішанавічых і жылыва-бытавых памішанавічых школ ФЗА, рамясленых і чыгуначных вучылішч. Будаўніцтва гэтых памішанавічых будзе ажыццяўлена па падрыхтаваных параматах і выканкомы гарадскіх, абласных, краёвых Саветаў дэпутатаў працоўных і Соўнаркма савецкіх і аўтаномных рэспублік.

У гарадах, абласцях, краіх і рэспубліках наакарэ прапэсі рад практычных мерапрыемстваў, забяспечваючых старыню падрывоўкі і арганізацыя працягвае прыёмку (ма

Вайна ў Еўропе, Афрыцы і Азіі

(Дзёнік ваенных дзеянняў)

На англ-германскім фронце параненым адначасна ахвяраў авіяцыі. У ноч на 7 мая, нападзення ў зноў германскага камандавання, вайсковы сілы германскай авіяцыі зрабілі налеты на верфі, ваенныя заводы і прамысловыя прадпрыемствы ў раёне ракі Ілайт. Многа футасных і запальваючых бомб было скінута на верфі вакол Глазга. Бамбардзіроўкі падвергілі таксама мартовым збудаванні на верфі Ліверпуля, Ньюкасла і Паўмута, а таксама іншыя порты на паўднёвым і паўднёва-ўсходнім узбярэжжы Англіі.

У тую-ж ноч англійскія бамбардзіроўшчыкі зрабілі налет на розныя аб'екты паўночна-заходняй Германіі. Галоўным аб'ектам налету, як перадае агенства Ройтэр, быў Гамбург.

У паўночнай Афрыцы ваенныя дзеянні параненым разгортваюцца ў сектары Тобрука і ла Солума. Зноў зводзі германскага камандавання, германска-італьянскія войскі, прыкшыны ва ўманаванай раён Тобрука, адбілі контратаку англійскіх часцей. На фронце Солума, укававашы ў зноў італьянскага камандавання, адзначаліся таксама разамчых атрадаў. У зноў англійскага камандавання гаворыцца, што ў раёне Солума моцныя пачынаюць пераходзіць актыўным ваенным дзеянням.

Значную актыўнасць праявіла ў басейне Міжземнага мора авіяцыя. Германскія бамбардзіроўшчыкі, наведваючы ў германскай авіяцыі, бамбардзіравалі аэрадром Лука на востраве Мальта. Бамбардзіроўкі падвергілі таксама порт Ла-Вале-

та (востраў Мальта) і Тобрук. Англійская авіяцыя зрабіла налеты на рад аэрадром пунктаў германска-італьянскіх войск у Кі-рошані.

Ва ўсходняй Афрыцы, у Абісініі, англійскія часці, наступваючы ад Дасі, прасунуліся, агоду зводзі англійскага камандавання, да італьянскіх пазіцый каля Аба-Алагі (на поўнач ад Адыс-Абебы). У італьянскай сводны ўказвае, што італьянскія войскі адбілі ў сектары Аба-Алагі новую атаку англійскіх часцей. У паўднёвай Абісініі англійскія часці, наступваючы ад Пегелі, гаворыцца ў англійскай зводні, нанеслі цяжкія страты вайсковым сілам італьянцаў, абараняючым падступы да Адола.

У Ірану баі параненым адбываюцца газавым чынам у раёне Хабабіна (на захад ад Багдада). У іранскім камюнізе, пераходзіць германскім інфармацыйным бюро, гаворыцца, што артылерыя Ірана энергічна абстрэльвала аэрадром Хабабіна, падобныя сур'ёзныя панозжаны яго збудаванні. У камюнізе англійскага камандавання на Блізкім Усходзе адзначае, што англійская авіяцыя ў раёне Хабабіна 5 мая дзейнічала актывна. У дадатковым камюнізе паведамляе, што становіцца пача англійскіх войск у гэтым раёне падлепшылася. У раёне Баеры, гаворыцца ў англійскім камюнізе, спакоена. У раёне Рутба, зноў паведамляе германскага інфармацыйнага бюро, іранскія войскі адбілі атаку англійскіх таклаў сур'ёзны пераходзіць у частку Дамак—Багдад. 7 мая. (ТАСС).

Амерыканскі друк аб ваенным становішчы Англіі

НЬЮ-ЁРК, 6 мая. (ТАСС). Амерыканскія газеты і відныя грамадскія дзеячы ўмоўлена абмяркоўваюць ваеннае становішча Англіі. Так, напрыклад, газеты «Нью-Йорк тайкс» і «Нью-Йорк геральд трыбюн» на відным месцы публікуюць звалу 17 відных грамадскіх дзеячоў, у алей гаворыцца, што, не глядзячы на сур'ёзную парозу безапаснасці Англіі ў Атлантычным акіяне, у Міжземным моры і на Далёкім Усходзе, перамога Англіі ўсё яшчэ магчыма. Гэтыя асобы ўказваюць, што амерыканскія ваенна-марскія і паветраныя сілы могуць паспяхова ахоўваць англійскія марскія шляхі снабжэння. ЗША могуць выпусціць лопнае ўзбраенне, чым тое, якое выпускалася да гэтай часу. Далейшае з боку ЗША можа пераходзіць германскаму ўтаржэнню ў Англію, а амерыканская вытворчасць можа дапамагчы Англіі пераадолець цяперашнюю колькасцю перавагу Германіі ў самалётах і іншых відых узбраення.

У алей асоб, падпісаных гэту заяву, знаходзіцца два відных начальнікі аэра-партыяна аддзела марскога міністэрства ЗША адмірал Праг і адстаўны адмірал Стондлі. Былы камандуючы азіяцкім флотам ЗША адстаўны адмірал Ірнед, адстаўны адмірал Ролдэра, былы віцэ-старшыня авіяцыйнай кампаніі «Кортэс Райт» Райт, два прадстаўнікі камітэта нацыянальнай абароны, рэктар каледжа Вільямс (штат Масачузэс) Бекстэр, ваенны аддзяленні газет «Нью-Йорк геральд трыбюн» Эліот і ваенны аддзяленні газет «Нью-Йорк пост» Праг. Газета «Нью-Йорк геральд трыбюн» піша, што гэты звал з'яўляецца адказам на прамову Ліндберга 3 мая, які спадзяўся, што ЗША не могуць даць Англіі авіяцую, пераходзіць германскаму, і што павінна прайсці некалькі год перш, чым ЗША змогуць выпусціць колькасць самалётаў, роўную германскай.

ЛЕС ГРЭЧНАГА ФЛОТА

ЛОНДАН, 7 мая. (ТАСС). Афіцыйна паведамляе, што адна грэчаская падводная лодка прыбыла ў Александрыю, дзе далучылася да англійскага флота. 3 10 грэчаскіх эмінаў 3 патоплены, 3 13 мінапачаў дзям удалося дасягнуць Александрыі.

ПРЫБЫЦЦЕ ХАЙЛЕ СЕЛАСІЕ У АДЫС-АБЕБУ

ЛОНДАН, 6 мая. (ТАСС). Агенства Ройтэр паведамляе, што абісініі генерал Хайле Селасіе прыбыў у Адыс-Абебу.

ЗВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕНЦТВА 3 ГІБРАЛТАРА


БЕРЛІН, 7 мая. (ТАСС). Як паведамляе германскае інфармацыйнае бюро, з Гібралтара звакуююцца ўсе жанчыны, дзеці, а таксама мужчыны маладзей 18 і старэй 40 год. Усе астатнія асобы прызваны на ваенную службу. Іншаеменцы і бежанцы з Іспаніі таксама звакуююцца, за выключэннем тых, якіх можна прыняць у да аэрадром Гібралтара. Усі прамысловыя мабілізаваны для выкавання ваенных задаў.

СТАНОВІШЧА У ГОРАДЗЕ КАЛАЖВАРЫ

БУДАПЕШТ, 7 мая. (ТАСС). Насельніцтву горада Калажвара (Паўночная Трансільванія) працягваю дастанць ваенным уладом усе ўлічаны ў яго ваенным атрадамі 5, 6 і 7 мая захаваў сава, савапіны, мукі, бабоў, гароху і чэравіны.

Паволае паведамлення газет «Келсі уішан», у Калажвары заўважалецці пачае-за ўз'яджэння картачак на абутак. Наступіла ўжо 33 тыс. задаў аб выдчы абутковых картачак, але да гэтай часу выдана толькі 2.200.

3 прычыны недахопу мукі ў горадзе забаронены продаж і спажыванне вэжэга хлеба. Кафе, гасцініцы і рэстараны могуць адпусціць не больш 30 грамаў хлеба на чалавека.



Прэзят 116-кватэрнага жылга дома Мінгорсавета на Советскай вуліцы. Архтэктар Отелер.

Рэпрадукцыя І. Карловіча.

АДРЫЦЦЕ ВЫСТАЎНІ НАРОДНЫХ МАСТАЦНІХ РАМЕСЛАЎ

Сёння ў залах Карпінай галерэі БССР адбываецца выстаўка народных рамеслаў РСФСР, арганізаваная Беларускамі домам народнай творчасці і музеям народных мастацкіх рамеслаў у Загорску (Маскоўская абласць). Гэта выстаўка — буйная культурная падзея ў жыцці нашай рэспублікі. Прадуюныя Мінска з'яўляюць асабліва цікавымі работамі выдатных майстроў народнай творчасці брацкай РСФСР.

На выстаўцы ёсць аддзелы: роспійе на бласе, на пале-машэ і дрэву; рэзьба на дрэву і каці; ткацтва; каўры; вышыўка на каўры; кераміка; гравіраванне на каці; крымскі арнамент у рысунках і выразах з паперы. Тут прадстаўлена каля 600 экспанатаў, характэрных роспійе

і росназіяеца мастацкай народнай творчасці азіяцка-амерыканскай РСФСР. Асаблівай увагі заслугоўваюць работы майстроў Пашека, Метары і Хоуа — трох цэнтраў народнай творчасці Іванавскай абласці, атрымаўшых шырокую відомасць сярод працоўных нашай радзімы і заграіцы, — хахламская роспійе, рэзьба і гравіраванне на каці, багароцкая рэзьба па дрэву, скульптурныя работы на сучаснай тэмы.

3 відных майстэрствам выкаваны партрэт Сталіна — інкрустацыя з розных парод дрэва, партрэт Молатава і Варашылава, вышываны на дрэве. Многія з прывеззеных соды прадметы экспаніраваліся на выстаўках у СССР, Германіі, Францыі і Англіі.

Маладзё БССР рыхтуецца да фізкультурнага свята

Урачыстае загульце фанфары. Грэне спартыўны марш і многатысячная калона фізкультурнікаў пройдзе міма ўпрыгожаных трыбунаў ла Дома урада ў Мінску. Так пачнецца 29 чэрвеня традыцыйнае свята беларускіх фізкультурнікаў.

У парадзе прымуць удзел 15 тысяч фізкультурнікаў — добраахвотна-спартыўных таварыстваў і навуцальных устаноў сталіцы БССР, а таксама дэлегацыі ад усіх абласцей рэспублікі. Пасля ўрачыстага марша ўдзельнікі парада накіруюцца на стадыён «Дынама» імені Кірава. Тут адбудуцца выступленні лепшых фізкультурных калектываў.

У спартыўных таварыствах разгарнулася вялікая работа па падрыхтоўцы да фізкультурнага свята. Пачалася трэнерука ўдзельніц выступленняў.

3 пазычымымі ўздымам рыхтуюцца фізкультурнікі рэспублікі і да традыцыйнага выступлення на ўсеазаемным парадзе ў Маскве. У блычым годзе беларуская дэлегацыя выступіць на Краснай плошчы ў саставе 225 фізкультурнікаў.

НОВЫЯ КНІГІ

«Зборнік навуковых прац», том III, выпуск IV, пад рэдакцыяй проф. М. В. Дануіна. Зборнік падрыхтаваны Навукова-даследчым інстытутам батанічнай гаспадаркі ўсеазаемнай акадэміі сельскагаспадарчых навук імені В. І. Леніна і з'яўляецца добрым дапаможнікам для атрымання і куальтурнага, якія займаюцца пачатковымі культурнымі балот.

Артэкулы, зместаныя ў зборніку, пабудаваны на канкрэтным матэрыяле вышатаў і даследванні ў ўказваюць шляхі да палення атратэхнікі і медыцынскіх асваіваемых балотных зямель. Тут шырока асвятляецца праблема атрымання тарыяных гуд, укаваюцца металы барыць з прэстэжам, прычыны нізкай ураджайнасці позніх пасеваў зернавых хлябоў на балотах і т. д.

«Прыняцты статут сельскагаспадарчай арцелі» (на польскай мове). Тыраж 1500 экзэмпляраў. Цана 30 копеек.

Абавязкі вышучыцця Дзяржаўным выдавецтвам пры СНК БССР.

Завод плодоягодных сокаў і кансерваў

У гэтым годзе рэканструюецца завод па перапрацоўцы пладоў і гароніны пры Беларускай плодоягоднай даследчай станцыі ў Лопшыцах (г. Мінск). Вытворчая магучаснасць завода павялічыцца да 40 тысяч экзэмпляраў гароніны і пладо-ягодных сокаў і да 1 мільёна банак гароніны і пладо-ягодных кансерваў. Зноў будзе выпускаць яблычны, ягалны, журавіны, брусычкі, мароўны, таматы і іншыя сокі, а таксама розныя плодоягодныя кансервы.

РАСТРАПЧЫКІ

Сакратар Лопшыцкага сельскагаспадарчага Беларускага раёна, Д. Ульяноў і загадчык дэпартаменту Дома сакультуры Д. Рэут падружыліся. Іны разам іштывалі, разам расстрапвалі дзяржаўныя грошы і выдавалі адзіну аддому фізкультуры распійе. Ульяноў расстрапў 7152 рублі, а Рэут — 600 рублёў.

Нарука 1-га ўчастка г. Барысава прыгаварыў Д. Ульяноўна да 10 год пазбавлення волі; Д. Рэут — да двух год пазбавлення волі.

Адказы рэдактар М. Н. АСТАПЕННА.

Поспех советскага павільбна на ярмарцы ў Будапешце

БУДАПЕШТ, 7 мая. (ТАСС). Поспех советскага павільбна на міжнароднай ярмарцы ў Будапешце пераўзыходзіць усе чакаанні. Вось як аніскава ўчора газета «Ненсва» наведвалі дублікай советскага павільбна:

«Намільу бую наступныя вайкі, што для падтрымання параду прышлося выкаліць умоўлены парад павільбны. У нашоўму можна было бачыць рад хвалючых снп. Некаторыя асобы нават не баяліся прабрацца да намечанай моты скрозь лапцут коннай павільбны. Лі ўважоду ў павільбны сабралася шматтысячная чарга. Унутры павільбны таксама перапоўнен. Тут іквянцыя коннай дробязю. Усе хочучы атрымаць тое-сёе на памяць. Па прыклад, адна старушка адрывае кола ад выстаўленага снпа. Іна крыку абыта-жана свей чучынкам, але за ёй і іншыя, нібы адбарочы гэты чучынкам, пачынаюць адрываць калосі ад снпаў. Як бачым, гэты не калосі ішпаны, а выдатны майскі бэз.

Асабліваю увагу публікі выкалікаюць



Англ-германская вайна. На адмыку германскія авіяпадаронныя каперы. Рэпрадукцыя з «Уілдэд».

Дзяржаўны арда Лёна Вайкі театр оперы і балета БССР
9 мая
ТРЫБЛЫ
Пачатак у 8 г. вечара.

Акруговы театр Чырвонай Арміі
Зал АВА
Гаспадарскі оперы і балета БССР
8 мая
КАДЛУННЯ
Пачатак у 8 г. вечара.

Кіноадр «Чырвоная зорка» РАЗНОМ КОДЛУННЯ
Кіноадр «Інтэрнацыяналь» АРБІНА
Дзённы кіноадр «Восток» С ВІСТОК
Вечернія сеансы для дарослых «ГРОЗА»

У БЛІЗКІШЫХ ДНІ ВПУСКАЕЦЦА
на экраны кіноадрэаў рэспублікі
НОВЫ ПРЫГОДНІКІ ФІЛЬМ
па раманы
ЖУЛЬ-ВЕРНА

Кіноадр «Спартак» (на Навіны дзень)
1. Першая лічба (навукова-папулярыны фільм).
2. Вісцурнал «Навука і тэхніка» № 9.
3. Першы Мая (выпуск Мінскай студыі «Сіхронік»).
4. Савянжурнал М 86.

ТАЯМНІЧЫ ВОСТРАЎ
Спінары В. М. Шапоуана і М. П. Калішпа
Пастаюцца рэжысёра Э. А. Пешыліна
Аператар М. В. Бельскі
Мастак О. Ф. Юванч.
Кампазітар Н. В. Гарганоскі.
Тэкст песень паэта-арганіста Е. Дзямалоўскага.

У ТАЛОФНЫХ РОЛЯХ:
Сміт — арт. А. С. Краснаполскі;
Спілз — арт. П. І. Кіянскі;
Пенкер — арт. А. А. Андрэйчэна;
Айрон — арт. І. С. Казлоў;
Нё — арт. Ф. Рос;
Роберт — Юра Грамацінскі;
Джуп — арт. А. К. Сават;
Камітан Нёко — засл. арт. УССР камітан Нёко — засл. арт. В. Камісарэў.

ВЫПУСК БЕЛАРУСКАЯ НАНТОРЫ «ГЛАВКІНОПРОКАТ».

ОРДЕНА ПРАЦОВНАГА ЧЫРВОНАГА СІДГА ФІЛАРМОНІА
КАНЦЭРТНЫ ЗАЛ
СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР — дырыжор заслуж. арт. БССР І. А. МУСІН.
У ПРАГРАМЕ:
Чайкоўскі — 6 сімфонія.
Чайкоўскі — Сімфанічная паэма «Ванвола».
Кабеллэфскі — Світа з балета «Залатыя калосі».
Усугунае слова А. В. Карпіной.
Пачатак у 9 гадзінах вечара.
Цыны ад 2 да 8 руб. Билеты ў касе канцэртнага зала. а 12 да 2 і 3 да 6 гадзінах вечара.

ПРАГРАМЫ РАДЫЁПЕРАДАЧ
10 МАЯ, СУБОТА
Ст. РВ-10.
00.07—Канцэрт 17.00—Перадача для дзяцей. Купрын—Белы пудзель. 18.15—Урачысты аперы Верды—Алія 19.30—Беларускі народны песні. 20.00—Кансультант: «Сучасны грамадскі закон прыкладна-прадпрыемства». 20.30—Літаратурная перадача. Апазданні з кнігі «Зы У Фінляндзі». 21.05—Старыны канцэрт пры ўдзеле дзіця-аркестра і/а Элія Рознера.
11 МАЯ, НАДЗЕЛІ
Ст. РВ-10.
00.07—Старыны канцэрт. 10.00—Перадача для дзяцей. Чуркін—Гукавічэна. 10.30—Навукова-папулярная сутарка: «Што такое неба?». 10.45—(па станцыі) — перадача для калгаснікаў: «Тэхнічныя культуры на асушаных балотах». 10.45—(па мінскай галасіной оей)—Артэкулы—Герой сацыялістычнай працы Александр Мікулін. 11.00—Пачуючы канцэрт у тэатраў гускіх кампазітараў. 11.30—Будуючы ла мікрафона. Дымак—«Аўтаматэматычны кантроль на маркоўчэна». 12.15—Канцэрт. 13.00—Перадача для байноў камандыраў і палітработнікаў Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. 16.35—Тэатр ла мікрафона. Мінска п'есе даўрава Сталінскай працы Карпінскага. У ствах Украіны». 18.00—Атліч ваенных звычаяў за вядзень. 18.15—Перадача для ст школы. А. Н. Остроўскі «Сцягучычэна». 18.15—Канцэрт па рэп'еках рэспубліканскага акадэмічнага ансамбля. 21.05—Выступленне заслужа Сталінскай працы заслуж. арт. РСФСР Лёпачэна. 21.35—Канцэрт з удзелам майстроў мастацтва.

БЕЛКАПРОМСОВЕТ
аб'яўляе прыём
НА ШАСЦІМЕСЯЧНЫХ КУРСАХ ПА ПАДРЫХОУЦЫ БУХГАЛТАРОУ АРЦЕЛЕЙ НА САМАСТОЙНІМ БАЛАНСЕ

На курсы прымаюцца асобы з ведам і ніжэй 10—16 класаў сярэдняй школы. У першую чаргу прымаюцца асобы, маючы стаж рахунковай работы.

Паступаючыя падаргаюцца іспытам на беларускай мове, паліграмме і арыфметыцы.

Скончыўшы курсы павінны працаваць у арцельных сістэмах Белка-промсовета.

КУРСАНТЫ ЗАБЕСПЕЧАВАЦЦА СТЫПЕНДЫЯЙ і размеры 175—275 руб. у месці (у залежнасці ад іх пяхонасці) і КВАТЭРАЙ.

Паступаючыя на курсы павінны прадставіць наступныя дакументы: звалу, «Устаўнавыя», пашчэчына аб адукацыі (у арыгінале), даведку з апошняга месца працы, даведку аб аспаваненні з працы, даведку аб стане адароў, метрыку, 2 фоткарткі і на 60 кап. паптовых марк для аказу. Напярэць прад'яўляюцца асабіста. Пры адсутнасці яка-будова з перадачых дакументаў, аказы аб прыёме не будуць разглядацца.

На іспыты выдзюджан толькі на вышучы. Праезд на іспыты не атываеца.

Завані з дакументамі прымаюцца да 1 чэрвеня ПА АДРАСУ: г. Мінск, Валадарскага, 15 (наамішанне 20-й школы) вучэбна-курсавоу камітату Белкапромсовета.

Дырэкцыя.

Рагачоўскі дзяржаўны настаўніцкі інстытут аб'яўляе конкурс
НА ЗАМЯНЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГ. КАФЕДРЫ ЛІТАРАТУРЫ І МОВЫ (прафесар або дацэнт).
ЗАГ. КАФЕДРЫ ГІСТОРЫІ (прафесар або дацэнт).
ЗАГ. КАФЕДРЫ ПЕДАГОГІКІ (прафесар або дацэнт).
ДАЦЭНТАў КАФЕДР—НА ГІСТОРЫІ СТАРАЖЫТНАГА СВЕТУ.
ГІСТОРЫ НАРОДАў ССР.

ГІСТОРЫ СЯРЭДНІХ ВІКОў.
РУСКАЯ ЛІТАРАТУРА.
СУЧАСНАЯ РУСКАЯ МОВА.
ГІСТОРЫ РУСКАЯ МОВЫ.
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА.
МЕТОДЫЧЫ ЛІТАРАТУРЫ І МОВЫ.
УСЕАГУЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА.
СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОВА.

Тэрмін конкурсу месці з дня апублікавання.
Завані і дакументы напярэваць на імя дырэктара інстытута ПА АДРАСУ: г. РАГАЧОў, БССР, НАСТАЎНІКАМУ ІНСТЫТУТУ.
Дырэкцыя.

ПАТРАБУЙЦЕ
ВА ўсіх МАГАЗІНАХ МІНСКАГА МАЛОЧНАГА ЗАВОДА І КІНОАТРАў

карысны смачны прадукт—
МАРОЖАНАЕ
вышэйшай якасці

АЛІЧАНАЕ, МАЛОЧНАЕ, САНДЫЧЫ, РАЗВАЖНОЕ І ФАГОВАНЕ ў БРЫКЕТЫ «СЕВЕРНЫЯ ПОЛІОС»

І новы від дытэчнага марожанага «ВАРНЕЦ» і «МЕЧНІКАУСКАЕ», прыгатаваныя на малаку, аліўках і цукру.

У іх ёсць усе неабходныя вышчэствы — глущч, вугляводды, белкі, а таксама вітаміны.

МАРОЖАНАЕ—АСАБЛІВА КАРЫСНЫ ПРАДУКТ ДЛЯ ДЗІЯЦЬ, ЗАКАЗЫ ПРЫМАЮЦЦА на тэлефону 22-303 на любую колькасць, на аавных цнгах.

МАЛОЧНЫМ ЗАВОДАМ ВПУСКАЕЦЦА ў поўлітравых бутэльках
НОВЫ СМАЧНЫ І ПАКЪНЫ ПРАДУКТ —
ЗЛІВАЧНЫ НАПІТАК, ПРЫГАТАваны НА ЧЫСТЫХ ЗЛІКАХ, У іх 11 проц вітамінаў і 12 проц цукру, 3,5 проц. малочных вышчэств і ні амінаў.
ЦАНА без пачуды — 3 руб.
ПАТРАБУЙЦЕ ВА ўсіх МАГАЗІНАХ МАСЛА ПРАМА, МАЛОЧНАГА ЗАВОДА, МІНСКРАХАЧАНДЛІ І РАСТРАПСА.
МІНСКІ МАЛОЧНЫ ЗАВОД.

ПІРАГІНЫ:
МАНЦЕРЫ СУВАЯ, ЧАРБІЖНІКІ І НЕКВАЛІФІКАВАНЫЯ РАБОЧЫЯ.
Звартаць: вул. Карла Маркса, 12, Мінская АТС, у аддзел кадраў.

ДЗЯРЖЦІРК
(парк імені Горкага)
ПАТРЗНІ ПАКІ
ДЛЯ АРТЫСТАў.